

1. Барнетт, Р. Осмысление университета. Образование в современной культуре / Р. Барнетт // Центр проблем развития образования Белорусского государственного университета [Электронный ресурс]. – 2001. – Режим доступа: <http://www.edc.bsu.by/tekst/alm1/barnet.htm>. – Дата доступа: 16.10.2021.
2. Чурко, Ю. М. Белорусский хореографический фольклор / Ю. М. Чурко. – Минск : Выш. шк., – 1990. – 416 с.
3. Давыдов, В.П. Реализация принципа культурообразности в хореографической педагогике (на примере подготовки специалистов хореографов) / В.П. Давыдов// Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2017. – №. 1–2. – С. 166-173

*T.I. Кухаронак, кандыдат гістарычных навук, дацэнт,
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры,
мовы і літаратуры НАН Беларусі, г. Мінск
Kucharonak@tut.by*

МАРАЛЬНА-ВЫХАВАЎЧАЯ ФУНКЦЫЯ ТРАДЫЦЫЙНАЙ КАЛЯНДАРНАЙ АБРАДНАСЦІ БЕЛАРУСАЎ

Сістэма каштоўнасцей, інтэрэсаў чалавека залежыць ад ступені засваення нацыянальнай культуры, як сукупнасці формаў вытворчай, грамадской, сацыяльной дзейнасці, пэўных матэрыяльных і духоўных каштоўнасцей, харктэрных для канкрэтнага этнасу [1, с. 54].

Традыцыйныя каляндарныя святы і абраады беларусаў валодаюць велізарным выхаваўчым і пазнавальным патэнцыялам, маюць вялікае значэнне для перадачы міжпакаленнай інфармацыі і замацавання міжпакаленнай сувязі. Далучэнне да этнічных каштоўнасцей адбывалася ў працэсе сацыялізацыі асобы, які з'яўляецца працяглым і вельмі складаным. Любое грамадства на кожным этапе свайго развіцця само зацікаўлена ў тым, каб кожнае дзіця прыняло і засвоіла ўласцівую яму сістэму сацыяльных і маральних каштоўнасцей, ідэалы, нормы і правілы паводзін і змагло жыць ў гэтым грамадстве. Для гэтага грамадства ў той ці іншай форме заўсёды аказвала мэтанакіраванае ўздзеянне на асобу, якое ажыццяўлялася праз выхаванне і адукацыю.

Сацыялізацыя і этнізацыя асобы адбывалася ў традыцыйным грамадстве ў межах сям'і – вясковай супольнасці. Адно з галоўных месцаў у гэтым працэсе займала традыцыйная каляндарная абрааднасць, заснаваная на пастулатах звычаёвага права, нормах народнай этыкі, маралі і педагогікі. Прымаючы непасрэдны ўдзел у каляндарных святах і абраадах, сямейных урачыстасцях, дзеці і падлеткі выконвалі строга рэгламентаваныя традыцыйай абраадавыя функцыі ў адпаведнасці са сваім узростам і полам, паступова засвойвалі стэрэатыпы абраадавых паводзін, адпаведную ім фольклорную спадчыну сваёй мясцовасці і ўсведамлялі сваё месца і ролю ў іх выкананні. Паўтараючыся з году ў год, каляндарныя святы і абраады навучалі і выхоўвалі падрастаючыя пакаленне, замацоўвалі маральныя стэрэатыпы паводзін, пераўтваралі кожнага чалавека ў паўнавартага носьбіта дадзенай этнічнай культуры.

Адной з важнейших функцый каляндарных святаў і абраадаў на працягу ўсяго перыяду іх існавання была функцыя грамадскага кантролю, ахова традыцыйных маральных правілаў і ідэалаў. своеасаблівая цэнзура нораваў [2, с. 194 - 195]. Найбольшаму асуджэнню і высмеиванию падвяргаліся канкрэтныя людзі, іх учынкі, заганнныя сацыяльныя з'явы ў выступленнях калядоўшчыкаў на Каляды. Дзейсным сродкам выхавання дзяўчат і хлопцаў былі вясновыя карагоды, якія доўжыліся з Благавешчання да Сёмухі. Акрамя ярка акрэсленых абраадавых дзеянняў, накіраваных на

асуджэнне правініўшыхся членаў сельскай абшчыны, у сістэме каляндарных святаў і абраадаў беларусаў існавалі і сімвалічныя вобразы, абраадавыя дзеянні, якія перадавалі грамадскае калектыўнае непрыняцце таго ці іншага ўчынка чалавека або сям'і. Так, калядоўшчыкі міналі хату той сям'і, якая выклікала абурэнне астатніх вяскоўцаў, і гэта было найвялікшай ганьбай для яе. Да такіх правініўшыхся гаспадароў жанчыны не ішлі на дажынкі, а мужчыны – на іншыя віды талочных работ. Калі хто-небудзь з гаспадароў паводзіў сябе непрыстойна, яго восенню грамада пазбаўляла права ўзяць сабе на захаванне грамадскую свячу. На агульных калектыўных трапезах вялася размова на самыя вострыя для лакальнай супольнасці тэмы, абмяркоўваліся апошнія вясковыя навіны, тут выпрацоўвалася калектыўнае адабрэнне ці асуджэнне нейкага канкрэтнага чалавека ці ўчынка.

Самы галоўны клопат супольнасці быў клопат пра працяг роду, які найбольш ярка праяўляўся на Масленіцу, калі замужнія жанчыны ўсёй вёскі збіralіся разам і выконвалі абраад пад назвай “*цягаць калодку*”. У процівагу абраадам сімвалічнага пакарання і прыніжэння нежанатых хлопцаў (радзей дзяўчат), якія дасягнулі пэунага ўзросту і не стварылі сям'ю, на Масленіцу выконвалі і абраады ўзвелічэння і ўшанавання маладых шлюбных пар.

На сучасным этапе непасрэдны ўдзел дзяцей і маладзі ў святах і абраадах народнага календара з'яўляецца найважнейшай умовай сацыялізацыі асобы, яе патрыятычнага, нацыянальнага, эстэтычнага, маральна-этычнага і іншага выхавання. Традыцыйная каляндарная абрааднасць поруч з іншымі формамі, відамі і жанрамі народнай культуры і мастацтва беларусаў можа стаць адным з магутных фактараў выхавання сапраўдных патрыётаў сваёй Радзімы, фізічна і маральна здаровай, гарманічна развітай асобы.

Список использованных источников:

1. Стефаненко, Т.Г. Социально-психологические аспекты изучения этнической идентичности. – М.: Наука, 1999. – 287 с.
2. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычая. – М.: Наука, 1983. – 221 с.

*Лесин А.А, ведущий научный сотрудник,
Национальный исторический музей Республики Беларусь
sensei280184@gmail.com*

МУЗЕЕФИКАЦИЯ БЫВШЕГО ПОЛЬСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ «БЕРЁЗА-КАРТУЗСКАЯ»: ВАЖНАЯ ЗАДАЧА ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

В 2021 г. в Республике Беларусь появился новый государственный праздник – День народного единства, связанный с началом Освободительного похода Красной Армии в Западную Беларусь 17 сентября 1939 г. Важности воссоединения белорусского народа в едином государстве неоднократно давалась оценка на самом высоком уровне. Так, в частности, в Указе Президента Республики Беларусь №206 от 7 июня 2021 г., официально устанавливающем новый праздник, говорится:

«Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций» [4].

В современных условиях особую роль в исторической памяти белорусов приобретает осмысление судьбы Западной Беларуси в 1921-1939 гг., когда часть нашей страны находилась под управлением Польши. Несмотря на то, что Рижский мирный договор и